

ФАТЕВ НОСТЕВ

№7-8 (48-49)
жнівень-верасень
2008

„Я ёсьць дарога, праўда
й жыцьцё”

(Ян 14:6)

Выданье рымска-каталіцкай парафіі сьвятога Казіміра ў Жлобіне

Небясьпечнае павуцінне

Амэрыканскія вучоныя, прафэсары сацыяль-
най псыхалёгіі, некалькі гадоў назад напісалі
кніжку “Стагодзьдзе прапаганды”, прысвечаную
рэкламе ў шырокім сэнсе – пачынаючы ад вы-
барных кампаній і заканчваючы маркетынга-
вымі сэткамі накшталт Арыфлэйму. Назва кнігі
была выбраная невыпадкова: сучасны чалавек
губляецца ў безылічны камунікатаў, амаль паста-
янна сутыкаючыся з прапановай нешта купіць,
зрабіць выбар на карысць той ці іншай фірмы,
таго ці іншага кандыдата і г.д. Вучоныя бачаць у
гэтым пагрозу для грамадзтва, якое становіцца
ахвярай разнастайных тэхнік уплыву ці, іншымі
словамі, прапаганды.

Аўтары кнігі прапаноўваюць чытачам пра-
аналізаваць свае паводзіны ў магазіне, перад
тэлевізарам, падчас размовы з выпадковым ча-
лавекам, які прапаноўвае, напрыклад, аказаць
фінансавую дапамогу якой-небудзь арганізацыі.
Галоўнае пытаныне, якое мы павінны задаваць у
такіх сітуацыях: ці гэта мой самастойны выбар?
Большасць з нас упэўненыя ў незалежнасці
сваіх поглядаў, аднак насамрэч мы можам нават
не здагадвацца, што намі кіруюць. Прыкладамі
такога кіравання зьяўляюцца таталітарныя сі-
тэмы (фашисцкая і камуністычная прапаганда),
фінансавы посьпех найбольш разрэкламаваных
гандлёвых марак, а таксама... секты.

Узынікае пытаныне: што агульнага ў секты, на-
цысцкай партыі і бутэлькі кока-колы? Жаданыне
прыцягнуць як мага большую колькасць прых-
ільнікаў, а ў выніку – забясьпечыць залежнасць
і паслухмянасць. І калі ў выпадку колы гэта вы-
глядае досыць бясьпечна, то колькасць ахвяраў
у лягерах съмерці або лічба асобаў, якія пакінулі
сям'ю, працу дзеля выдуманага месія насамрэч
прымушае задумацца...

У пачатку XX стагоддзя у Рэсеі каля ста членоў
секты Браты і Сёстры Чырвонай Съмерці спалі-
ла сябе (нібыта ў ахвяру Богу) ва ўпэўненасці,
што насталі апакаліптычныя часы. У 1978 годзе
на ранча ў Паўднёвой Амерыцы амаль тысячы ча-
лавек (у тым ліку і дзяцей) з рэлігійнай суполка



Храма Джоўнса скончыла жыцьцё самагубствам.
У 1994 годзе ў Канадзе, Францыі і Швайцарыі ў
выніку выбуху і пажараў загінулі 53 члены секты
Храм Сонца, лідэр якой называў зямное жы-
цьцё ілюзіяй, у той час як сапраўднае, згодна зъ
ягонаі ідэяй, працягваеца пасъль съмерці на
іншых плянэтах. У 1995 годзе прагучалі выбухі ў
такійскім мэтро. Яны былі арганізаваныя членамі
секты Найвышэйшай Праўды Аўм, якія верылі
ў хуткі канец сьвету. У выніку пацярпела каля 500
чалавек. Гэта далёка ня поўны сьпіс выпадкаў,
калі людзі становіліся спачатку ахвярамі падману,
а потым і страчвалі самы капштоўны дар Ствары-
целя ў імя гэтага самага падману.

працяг на 2 стар.

Небясьпечнае павуціньне

Чытаючы ў газетах гісторыю аб расейскіх сектантах, якія схаваліся ў зямлянцы ў чаканьні канца съвету, наўрад ці хтосьці прымерваў гэтую сітуацыю да сябе. Кожны з нас упэўнены, што яго падмануць нельга, тым больш прымусіць рабіць дзіўныя рэчы: аддаваць сваю маёмасць, якая набывалася доўгія гады, пакідаць добрую працу альбо працаўца па 16 гадзін на суткі, нічога не атрымліваючы за гэта, ці адмаўляцца ад родных, жонкі, мужа, дзяцей. Менавіта так захоўваюць сябе члены таталітарных сектаў (тут трэба падкрэсліць, што слова “секта” ў нашых моўных звычках часта атаясамліваецца з пратэстанцкімі рэлігійнымі суполкамі, у той час як падставай для акрэсленія секта зяўляеца не рэлігійны съветапогляд, але тып залежнасці, які ўзнікае ў стасунках паміж членамі такой групы).

Існуе стэрэатып, што ў такую залежнасць трапляюць адзінокія нешчасльвія людзі, якія нядайна перажылі асабістую трагедыю, засталіся без падтрымкі, разгубіліся на жыццёвых ростанях. Такіх людзей лягчэй перацягнуць на свой бок, яны самі шукаюць мажлівасці для эмацыянальнага кантакту. Насамрэч, на першым этапе знаёмства можна назіраць тое, што съпецыялісты акрэсліваюць як “бамбёжка любоюю”: новага члена групы акружаюць увагай, паказваюць, наколькі яго цэнняць, колькі радасці ён прынёс сваім зяўленьнем і г.д. Але для лідэраў таталітарных сектаў важныя не чалавечыя стасункі, але фінансавыя. Таму і шукаюць у першую чаргу тых,

хто зарабляе, займае добрую пасаду. Паводле дасьледваньняў большасць членаў таталітарных сектаў – так званы сярэдні клас. І тут разьбіваецца яшчэ адзін стэрэатып: быццам бы сектантамі становіцца толькі неадукаваныя, цёмныя людзі, якіх лёгка ашукаць, рассказываючы неверагодныя гісторыі аб жыцці лідэраў і іншапланецыянах. На самой справе, ахвярай можа стаць і паспяховы бізнесмен, і

з па-за секты. Каб падкрэсліць сваю непадобнасць да іншых, “выбранасць” і такім чынам сфармаваць съядомасць групы, неабходна стварыць вобраз съвету. Звычайна гэтым займаецца лідэр: камэнтуе сусьветныя падзеі, вучыць, як правільна думачь, распрацоўвае правілы, якіх павінны прытымлівацца ўсе члены секты. Атрымліваючы гатовую карціну съвету, а таксама збор прадпісаньняў, чалавек пазбаўляецца выбару. Ён ужо ня мае права голосу, больш за тое, усе яго самастойныя крокі, нязгодныя з правіламі паводзінаў, асуджваюцца як памылковыя;

- разъдзяленыне на “сваіх” і “чужынцаў”. Гэта тактыка дапамагае, па-першае, скансалідаваць членаў групы, па-другое, съвет “чужынцаў”, недасканалы і злы, становіцца аб'ектам нянявісці (такім жа чынам падагравалася

нянявісць да яўрэйў фашистыкімі ўладамі), на які ўскладваецца віна за ўсе беды. Такі падзел служыць таксама нарастанню страху перад вакольным съветам: чалавек ня можа адважыцца пакінуць секту і вярнуцца назад, да “злых чужынцаў”;

- стварэныне легендарных біяграфій. Для таго, каб верыць у сваю выключнасць, патрэбны выключны лідэр. Таму ствараюцца цэлыя міталёгі. Як правіла выкарыстоўваюцца біблейныя матывы (часта лідэры аўтадаваюць сябе Месіяй альбо прарокам) або гісторыі аб незвычайных здольнасцях (магчымасць абыходзіцца бязъежы, сну, уменьне лятаць і г.д.);

- татальны кантроль ня толькі за ўчынкамі членаў секты, але нават іх думкамі.

працяг на 3 стар.



школьная настаўніца, і малады студэнт, і... кожны з нас. Чаму так адбываецца?

Бездагворочнае падпарадкоўваныне – гэта мэта, якая дасягаецца дзякуючы шэрагу тэхнік уплыву. Прычым метады гэтыя ўніверсальныя. Кожны, хто разьбіраецца ў чалавечай псыхалёгіі, валодае харызмай і ня мае ніякіх маральных прынцыпаў, можа стаць лідэрам таталітарнай секты, кіруючыся наступнымі правіламі:

- стварэныне ўласнага съвету, рэчаіснасці. Для гэтага патрэбная у першую чаргу ізалація ад вакольнага съвету. Часта членамі секты, якія жывуць у нейкім абособленым месцы, забараняецца нават перапіска. У іншых выпадках людзей прымушаюць шмат працаўца, каб не было вольнага часу для кантактаў са знаёмымі

Распачацьце новага навучальнага і катэхетычнага года

Ва ўсіх касьцёлах Беларусі на распачацьце новага навучальнага і катэхетычнага года традыцыйна адбываецца асьвячэнне падручнікаў, дзённікаў і заліковых кніжак. Сёлета сьвятары маліліся ў інтэнцыі навучэнцаў, студэнтаў, а таксама выхавацеляў, настаўнікаў, выкладчыкаў і катэхетаў, просьчы для ўсіх дароў Духа Святога, 31 жніўня — напярэдадні распачацьця навучальнага года.

У гэты дзень сьвятары падкрэсліваюць, што вельмі важна атрымаць благаслаўленне на распачацьце новага навучальнага года, аднак з боку навучэнцаў таксама патрэбная адказная і старанная праца. Важна

у́сьведамляць, што на ўсё дзеца свой час, змарнаваўшы які, можна, у лепшым выпадку, не дасягнуць паставленай мэты.

Вернікі Гарадзенскай дыяцэзіі сёлета ўпершыню распачалі новы навучальны год зь пешай пілігрымкі ў марыйны санктуарый у Капцёўцы (Гарадзенскі дэканат, Захад). Пілігрымка прайшла пад дэвізам «З Марыяй у новы школьнны год». У ёй прынялі ўдзел дзеці і моладзь дыяцэзіі, а таксама бацькі школьнікаў, іх настаўнікі, катэхеты і выхавацелі.

Паводле Catholic.by



Небяспечнае павуцінне

Гэтая задача толькі здаецца невыканальнаі. Насамрэч, прымусіць чалавека ня думаць ня так ужо і цяжка: бяз сну на працягу 48 гадзінаў, бязь ежы, у суправаджэнні пастаянных съпеваў і чытаўня “духоўнай літаратуры” чалавек губляе магчымасць самакантролю, становіцца апатычным, згодным на ўсё, толькі б застацца ў спакоі;

- пакаранье за непаслушніцтво. Тут набор сродкаў вельмі шырокі: ад маральнага прыніжэння да фізічнай расправы. Членаў секты АУМ, напрыклад, зачынялі ў маленькай камеры, дзе без перапынку гучалі голас лідэра Асаходы.

Магчыма, у некаторых, паслы прачытання гэтых радкоў,

складзеца ўражаньне, што мы – безабаронныя перад падманам і вераломствам, калі чалавека так лёгка ператварыць у бязвольнага раба. Безабаронныя і бязьвінныя? Але гэта не да канца так. Калі паразава-жаець, то атрымліваецца, што таталітарныя секты паразытуюць на нашых слабасцях, грахах. Хто хоча адчуваець сваю выключнасць, хто імкнецца стаць па-надусімі, хто лічыць сябе пра-вым, а ўсіх астатніх вінаватымі, хто ня хоча вынужаць калоду са свайго вока, той выбірае шлях эксклюзіўнага рабства. Тыя, хто спаняверваецца, паддаецца граху роспачы, той знаходзіць фальшивую веру. Хто перастае адрозніваць добро ад зла – трапляе ў сеці гэтага зла. Гэта зусім

не азначае, што членамі секты становяцца выключна страшэнныя грэшнікі. Кожны нас мае правіны перад Богам, у кожным з нас ёсьць пралаз для зла. Трапіўшы на прыдатную глебу дрэннае насеніне прынясе свой плён: залежнасць ад марнасці і задавальненінняў, залежнасць ад алькаголю ці наркотыкаў, залежнасць ад секты.

Аўтары кнігі, пра якую я згадвала на пачатку, звязтаваюцца да розуму чалавека, яго інтэлектуальных здольнасцяў: ня дай сябе падмануць, ня стань ахвярай сваёй ляготы, абараняй свайго права да выбару. Я б яшчэ дадала: не забывайце пра вашую душу, съцеражыце яе чысьціню, беражыце сваю веру.

Па старонках каталіцкай гісторыі Беларусі
разам з Аленай Арцёменкай...

Як часта адбываеца, што ў цяжкіх жыцьцёвых сітуацыях, на вырашэннне якіх мы марнумо шмат сілаў, часу, эмоцыяў, нам не хапае папросту ўспомніць з гісторыі прыклады тых, хто такія самыя сітуацыі з посьпехам вырашалі. Гэта датычыцца і звычайных жыцьцёвых праблемаў, і праблемаў агульных, нацыянальных ці рэгіональных. А ўшанаваньне сівятых, павага, разгляданьне іхніх подзвігаў, выкарыстаньне іх падтрымкі, іх жыцьцё павінны дапамагаць і нам, і нашым кіраўнікам у самых складаных сітуацыях. Узоры сівятога жыцьця, якое служыла карысці і духоўнаму разъвіццю нашых продкаў – вось кропніца, з якой мы павінны браць вопыт і духоўныя сілы.

Таму нам хацелася б узгадаць пра сівяту Ядвігу. Нельга забываеца на ейны ўплыў на разъвіццё духоўнасці, на аб'яднаньне хрысьціянскіх народаў. Таксама жыцьцё Ядвігі зьяўляеца красамоўным узорам асноўных хрысьціянскіх дабрадзеяньняў – пакорнасці, сумленія, адданасці сваім абязьцям, сілы духа.

У сучаснай складанай сітуацыі разъвіцца стасункаў паміш нашай дзяржавай і суседнім хрысьціянскім краінамі, варта звязацца да тых падзеяў, якія аб'ядналі духоўна і культурна блізкія народы пад яе ўладай і апекай. Ядвіга ня толькі зьяўляеца сымбалем еднасці Рэчы Паспалітай Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага, дзякуючы ёй умацавалася духоўнасць і распаўсюджваліся хрысьціянскія каштоўнасці.

Лёс у каралевы Ядвігі быў вельмі складаны. Яна нарадзілася у каралёўскай сям'і ў 1317 годзе. Яе бацька, кароль Вугор-

Святая



шчыны і Польшчы Людовік I Анжуйскі плянаваў ажаніць дачку з Аўстрыйскім эрцгерцагам Вільгельмам. І Ядвіга была б прымушаная пакінуць любімую Радзіму. Але вялікае гора, съмерць старэйшай дачкі прымусіла караля перагледзіць свае пляны. Ён вырашыў, што адна ягоная дачка адзядзічыць вугорскую карону, а другая – польскую. Таму пасля съмерці бацькі у 1382 годзе малая Ядвіга стала польскай каралевай. Ка-

навалі яе 15 лістапада 1384 года.

Кіраваць дзяржавай дзяўчынка самастойна не магла. І пытаньне аб ейным шлюбе было самым важным для польскіх магнатаў у тых часах. Гэты шлюб вырашыў бы палітычную гісторыю ўсёй Эўропы, таму што матрыманіяльная аб'яднаньне было б асновай і палітычнага аб'яднаньня. І муж для маладой дзяўчынкі быў абраны не на падставе таго, хто падабаўся ёй асабіста, да каго ляжала сэ-

Каралева Ядвіга

рца каралевы, а пасъля доўгіх абмеркаваньняў лёсу краіны і карысці для яе.

Таму было вырашана пажаніць малодзен'кую Ядвігу зь Вялікім Князем Літоўскім Ягайлам, сынам Альгерда. Ён быў значна старэйшы за яе, але гэты шлюб быў бы падмуркам для аб'яднаньня роднасных, блізкіх народаў, абароны агульных інтарэсаў і духоўнага разьвіцця абодвух дзяржаваў. Таму Ядвіга згадзілася на яго, даючы прыклад самаадданасці, веры і адказнасці. Умацаваныне хрысьціянскіх каштоўнасцяў у Вялікім Княстве Літоўскім было асноўнай яе мэтай, калі яна згаджалася на гэты шлюб, і гэта сталася вялікай заслугай яе жыцця.

Зразумела, што маладой дзяўчынцы было вельмі цяжка у сямейным жыцці. Яны ніколі не бачылі адзін аднаго перад шлюбам. Муж быў значна старэйшы за яе, тым больш кажуць, што яны размаўлялі на розных мовах. Але Ягайла, які стаў каралём Польшчы Ўладыславам, і маладая каралева спадабаліся адзін аднаму, іх аб'ядналі павага і сымпатыя. Свайго жыцця Ягайла ўжо не ўяляў безъ Ядвігі, ушаноўваў яе і кла-паціўся аб ёй.

Каралева была добра вядомая сваёй дабрынёй, вучонасцю і дабрадзеянасцю. Яна дапамагала бедным, а таксама незадоўга да съмерці прадала ўсе свае каштоўнасці, накіраваўшы гроши на разьвіццё Ягелонскага ўніверсytета ў Кракаве. Разам зь ёй Ягайла таксама пачаў паводзіць сябе съціпла, апранаўся ў чорнае, ня піў віна. Яе вельмі любылі і ў Польшчы, і ў Княстве. Пра яе адданасць

веры хадзілі легенды. Кажуць, што аднойчы, калі яна старанна малілася усю ноч у саборы на Вавэле ў Кракаве, тагачаснай сталіцы Польшчы, Хрыстус з драўлянага крыжа загаварыў зь ёй.

Але доўга пражыць ёй не давялося. Ядвіга, Польская каралева, памерла ва ўзроўніце 28 гадоў пры родах. Для мужа гэта была такая страта, што ён хацеў адмовіцца ад Польской кароны, кажучы, што безъ любімай Ядвігі яна яму не патрэбная. Але яму адмовілі, бо на ім была адказнасць за народ, за вялікую дзяржаву.

Калі памерла Ядвіга, яе пахавалі з простым драўляным шарам і драўляным жэзлам замест скіпетра і дзяржавы ў гонар яе съціпласці. А за заслугі перад народамі Польшчы і Вялікага Княства Літоўскага, яна была бэатыфікаваная ў 1986 годзе, а ў 1997 годзе Папа Ян Павал II кананізаваў яе. Дзень памяці съвятой каралевы Ядвігі касцёл адзначае 16 каstryчніка.

Алена АРЦЁМЕНКА



Папскія Кароны для Маці Божай Браслаўскай

У наступным годзе 22 жніўня, у дзень успаміну Найсьвяцейшай Панны Марыі Каралевы, у Браслаўскім санктуарыі Маці Божай Валадаркі Азёраў адбудзеца ўрачыстая каранацыя цудоўнага абраза Маці Божай Браслаўскай папскімі каронамі. Ва ўрачыстасці прымуць удзел прадстаўнікі Апостальскай Сталіцы.

Гэтай вялікай падзеі будзе папярэдніцаць грунтоўная падрыхтоўка. Для ўмацавання і аднаўлення веры і пажоўнасці сярод вернікаў на працягу ўсяго года ў Віцебскай дыяцэзіі будуць праводзіцца рэкалекцыі, плэнэры, парофіяльныя місіі, пілігрымкі і іншыя мерапрыемствы.

Кожны месяц съвятары і вернікі аднаго з дэканатаў Віцебскай дыяцэзіі (дыяцэзія складаецца зь дзесяці дэканатаў) будуць наведваць санктуарый у Браславе, каб аддаць пашану Маці Божай у абразе Валадаркі Азёраў.

На працягу ўсяго часу падрыхтоўкі да гэтай урачыстай падзеі вернікі Віцебскай дыяцэзіі будуць мець магчымасць маліцца перад копіяй абраза Маці Божай Браслаўскай у сваіх дамах.

Матэрыйял падрыхтаваны паводле парталу www.Catholic.by

Цыкл „Аповяды пра Апосталаў” - аўтарская рубрыка Аляксандра Царкоўскага

Святы Апостал Тамаш

Існуе легенда, што адзін з апосталаў быў вонкава падобны на Езуса Хрыста. Часта гэтага вучня Пана завуць Блізнюком. Аднак, больш за ўсё гэты чалавек вядомы як апостал Тамаш.

Мабыць, першае, што прыходзіць на разум калі мы чуем імя Тамаш - гэта нявера. Вобраз апостала Тамаша стаўся знакам сумневу і маладушнасці. Выраз „Тамаш няверны” ператварыўся ў агульны назвай для недаверлівага суразмоўцы. Сёння мы ўспрымаєм Тамаша як рэфлектуючага інтэлігента, які стала сумняваецца, не давярае Богу. Але давайце пасправдзе разобрацца, ці справядліва такое меркаванье да гісторычнага Тамаша, апостала з дванаццаці.

Святы апостал Тамаш нарадзіўся ў галілейскім горадзе Панэядзе і быў простым рыбаком, якога, як вядома, паклікаў Хрыстус. Айцец Аляксандар Мень сцвярджае, што старжытнае адданье мяне юго Юдай (не Іскарыётам). Тамаш наўмалюваны ў Эвангельлі чалавекам, схільным да сумневаў, але ў той жа час глыбока любячым Езуса. Як і Пётра, ён, у цяжкую хвіліну, не вагаўчыся, выказаў гатовасць ісьці з Ім на съмерць.

Святы апостал Тамаш заснаваў хрысьціянскія Цэрквы ў Палестынне, Мэсапатамії, Парфії, Этыёпіі і Індыі. За навяртанье да хрысьціянства сына і

жонкі кіраўніка індыйскага горада Меліапару святы апостол быў кінуты ў вязніцу, дзе яго катаўвалі і неўзабаве пакаралі съмерцю. Сёння ў Індыі ёсьць хрысьціяніне, якія завуць сябе хрысьціянамі апостала Тамаша, што ўжо сама кажа аб маштабах

святы Тамаш і сказаў: Жывому ты ня верыў, ці ад памерлага думаеш знайсці дапамогу? Але не заставайся ў сваёй няверы - і Пан мой Езус Хрыстус будзе да цябе міласэрны. Гэты сон яшчэ больш узмацніў жаданье цара адкрыць магільню апостала.

Адправіўшыся да месца пахаванья святога, Муздый адкрыў дамавину, але мошчаў апостала там не знайшоў, бо адзін хрысьціянін, таемна ўзяўшы святыя мошчы, панёс іх у Мэсапатамію і там паклаў у належным месцы. Узяўшы зямлі з того месца, цар прывязаў яе да шыі сына свайго, кажучы: - Пане Езу Хрысьце! Малітвамі апостала Твайго Тамаша вылечы сына майго, і я паверу ў Цябе. И нячысцік адрозу выйшаў з сына царскага, і хлопец акрыяў. Тады цар Муздый паверыў у Хрыста і з усімі сваімі вяльможамі прыняў Вадохрышча ад святара Сыфора.

У Бібліі ўсе эвангелісты згадваюць апостала Тамаша, але толькі Ян кажа аб ім асобна. Магчыма, Ян ведаў гэтага чалавека лепш, чым іншыя вучні, што і давала яму права казаць больш. Эвангельле - не сярэднявечны раман, у ім няма падрабязнай характарыстыкі зынешнасці чалавека. Але калі чытаць уважліва, то можна знайсці апісанье характару апостала Тамаша, яго праўдзівага аблічча.

працяг на 8 стар.



асобы гэтага апостала.

Па паданью, адзін з сыноў цара Муздыя запаўвар'яваў на съмерцю. Цар быў надзвычай засмучаны хваробай сына і задумаў адкрыць магільню святога апостала з мэтай узяць адну з костак яго цела і прывязаць яе свайму сыну на шию. Калі цар жадаў зрабіць гэта, яму зьявіўся ў сyne

CZYTAĆ I MODLIĆ SIĘ

Pro Ducha wi tego

Zanim rozpocznesz lekturę Pisma Świętego, proś Ducha Świętego, aby zstąpił na ciebie, aby „otworyły oczy twoego serca”, aby ci objawił oblicze Boga nie w widzeniu, ale w świetle wiary. Proś z przekonaniem, że będziesz wysłuchany, ponieważ Bóg daje zawsze Ducha Świętego temu, kto Go wzywa z pokorą i uległością. Jeśli chcesz, możesz prosić w ten sposób:

Boże nasz, Ojciec światłości! Ty posłałeś na świat swojego Syna, Słowo, które stało się Ciałem, aby ukazać się nam, ludziom. Ześlij teraz Twojego Ducha Świętego na mnie, abym mógł spotkać Jezusa Chrystusa w tym Słowie, które pochodzi od Ciebie, abym Je rozpoznał dogłębnie, a poznając, ukochał Je jak najmocniej i w ten sposób doszedł do szczęśliwości królestwa. Amen

We Bibli i czytaj

Biblia leży przed tobą: nie jest to zwykła książka, ale Księga, która zawiera Słowo Boże; poprzez nią Bóg chce dziś mówić do ciebie osobiście. Czytaj tekst uważnie, powoli i wiele razy, czy to fragment z lekcjonarza, czy kolejny fragment którejś z ksiąg biblijnych, starając się słuchać Go całym twoim sercem, całym twoim rozumem, całą twoją istotą. Cisza wewnętrzna, cisza zewnętrzna, koncentracja niech towarzyszą twojej lekturze i niech zamieniają ją w słuchanie.

Szukaj poprzez medytacj

Rozważaj tekst swym rozumem oświeconym światłem Bożym. Pomagaj sobie ewentualnie odpowiednimi narzędziami: konkordancją biblijną, komentarzami patrystycznymi, duchowymi, egzegetycznymi, szukając głębokiego i szerokiego zrozumienia tego, co „napisano”. Pozwól, aby twoje zdolności intelektualne skłoniły się przed wolą Bożą, przed Jego orędziem. Nie zapominaj, że Biblia jest jedyną Księgą, a więc: wyjaśniaj pismo przez pismo, szukając zawsze Chrystusa umarłego i zmartwychwstałego,

który jest centrum każdej strony i całej Biblii. Prawo, prorocy, apostołowie zawsze mówią o Nim. Ewentualnie odczytaj ponownie tekst, szukając głębi orędzia, Jego echo w sobie. „Przejuwaj” słowa w swym sercu, odnoś orędzie tekstu do siebie, do twojej sytuacji, nie popadając w psychologizm i kończąc rachunkiem sumienia. Naucz się dziwić, pozwól się przyciągać przez Słowo. Patrz na Chrystusa, odzwierciedlaj Chrystusa w sobie i nie patrz zbytnio w siebie samego: On cię przemienia.

Módl si do Pana, który mówi do ciebie

Teraz, napełniony Słowem Bożym, mów do twoego Pana, a raczej odpowiadaj Mu na zaproszenie, na inspirację, na wezwania, orędzia, powołania, jakie zwrócił do ciebie w swoim Słowie zrozumianym w Duchu Świętym. Módl się szczerze i z ufnością, bez lęku, bez zbyt wielu ludzkich słów. Jest to właściwy moment uwielbienia, dziękczynienia, wstawiennictwa. Nie zatrzymuj spojrzenia na siebie samym, ale daj się przyciągnąć przez Oblicze Pana poznane w Chrystusie, naśladować Go na Jego drogach, nie wchodząc w głąb siebie. Niech twoje zdolności twórcze, wrażliwość, emocje, wspomnienia pozostaną wolne. Włącz je w służbę Słowa, w posłuszeństwie Bogu, który przemówił do ciebie.

Kontempluj

W przymierzu z Panem staraj się Jego oczyma patrzeć na wszystkie rzeczy, na siebie samego, na innych, na wydarzenia, na historię, na stworzenia całego świata. Kontemplacja to oglądanie wszystkiego i wszystkich oczyma Boga. Jeżeli wszystko widzisz i osądzasz oczyma Boga, to zaznasz pokój, a zwłaszcza odczucia (wyłącznego) myślenia o wielkości Boga. Wszystko jest łaską i wszystko dokonuje się w perspektywie objawienia miłości Bożej. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Słowa, które jest niewyrażalne, niewysłowione, dla każdego innego, a jednak dające się doświad-

czyć. Pan wlewa w twoje serce pewną niezdolność do ciągłej refleksji, do medytacji nad Słowem w sposób rozumowy i udziela ci pewnego rodzaju uczestnictwa w ogniu komunii i miłości ponad wszelkimi rzeczami, ponad tym, co wypowiadane i ponad milczeniem.

Zachowaj Słowo w swym sercu

Zachowaj w sercu Słowo tak jak Maryja, Niewiasta słuchająca. Zachowaj, strzeż, wspominaj otrzymane Słowo. Przywołuj je w różnych godzinach dnia poprzez wspominanie przemodłonego fragmentu, a choćby tylko jakiegoś wersetu, który przychodzi ci na myśl. Jest to wspominanie Boga, które może nadać wielką spójność twojemu dniu, twojej pracy, twojnemu odpoczynkowi, twojnemu życiu społecznemu i twojej samotności. Staraj się ożywić ziarno Słowa złożonego w tobie, jeśli wydaje ci się, że osłabłeś i bądź czujny, by Słowo towarzyszyło ci przez cały dzień.

Sluchanie to posłuszeństwo -

stwo

Jeśli naprawdę słuchałeś Słowa, powinieneś realizować w świecie, pośród ludzi, pośród braci to, co ci Bóg powiedział. Słuchanie to posłuszeństwo, a zatem przyjmij konkretne, praktyczne postanowienie oparte na twoim powołaniu i twojej pozycji wśród ludzi, i pozwól, aby Słowo zawsze miało pierwszeństwo i centralne miejsce w twoim życiu. Staraj się zatem realizować Słowo Boże, aby nie zostać potępionym przez Tego, który będzie cię sądził, nie za to, co usłyszałeś, ale według tego, co wprowadziłeś w czyn w całym twoim życiu osobistym, społecznym, zawodowym, politycznym czy kościelnym. Do ciebie należy, abyś uwierzył i przez wiarę okazał w sobie owoce Ducha: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie” (Ga 5,22). A doznasz wielkiej radości w miłości i miłosierdzia.

Верасень 2008

Нядз.	Пан.	Аўт.	Сер.	Чацьв.	Пятн.	Суб.
	1	2	3	4	5 бл. Тэрэзы з Калькуты	6
ХХІІІ звычайная нядзеля	7 Нара- дзяньне НПМ	8	9	10	11 Найсв. Імя Марыі	13 св. Яна Хрызастома
Узы- шчынны св. Крыжа	14 НПМ Балеснай	15	16	17 св. Станіслава Косткі	18 св. 25 Кузьмы і Дам'яна	19 20
ХХV звычайная нядзеля	21 св. Айца Піо	22	23	24	26	27
ХХVI звычайная нядзеля	28 св. Гераніма	29	30			

працяг, пачатак
на 6 стар.

Jedynie Słowo słuchane, przyjmowane, zachowywane i rozważane, zdolne jest uformować proroków, którzy potrafią dokonywać wyzwalających i pionierskich wyborów, uformować ludzi, którzy będąc wierni tej ziemi i ludzkości, mówili nam o Bogu (Enzo Bianchi, „Przemodeń Słowo”).

Святы Апостол Тамаш

Упершыню мы сустракаем Тамаша ў сцэне, якая папярэднічае ўваскрэсеньню Лазара: „Тады Езус сказаў ім наўпрост: Лазар памёр; і цешуся за вас, што Мяне не было там, каб вы паверылі; але пайдзем да яго. Тады Тамаш, інакш званы Блізьнюк, сказаў вучням: пойдзем і мы памрэм зь ім”. Заўважце, менавіта Тамаш выяўляе сваю адданасць і гатовасць памерці ў імя Господа. Нягледзячы на тое, што Тамаш пераважна прысутнічае на заднім пляне, на тое, што ён мала выказваецца, ён застаецца дзіўна дакладным у сваіх выказваньнях вучнем.

Далей мы сустракаем Тамаша, калі Езус паведамляе, што хутка растанецца з апосталамі. Тады Тамаш кажа: „Пане, ня ведаем, куды Ты ідзеши, і як можам мы ведаць шлях?” - гэтыя слова апісваюць натуру суцэльнную, гатовую да самаахвяраванья. „Я есьць Дарога, Праўда і Жыцьцё”, - адказвае Хрыстус, і Тамашу досьціць такога адказу. Ён давярае Езусу.


Трэцяя сцэна, дзе зьяўляеца Тамаш - калі паведамлі аб уваскрашэнні Хрыста. Мусіць, гэтае самае цікавае месца з удзелам Тамаша. І - самае спрэчнае. Тамаш, пачуўшы съведчаныні іншых апосталаў, кажа: „калі не ўбачу на руках Ягоных ранаў ад цвікоў... і не ўкладу рукі маёй у Ягоныя рабрыны - не паверу...”. Менавіта гэтымі словамі мы апісваєм чалавека, які сумняваецца і недаверлівы. Але давайце ўявім: як бы мы сябе павялі, калі пасыля съмерці дарагога нам чалавека хтосьці прыйшоў і сказаў, што бачыў яго на вуліцы... Гэтая рэакцыя суцэльна нармалёвая, асабліва ўлічваючы тое, у якой эмацыйнай напрузе знаходзіліся ўсе вучні. Але наўшта Тамашу дотык, наўшта яму трэба ўкладыці рукі ў раны Пана? Гэта сакральнае жаданье кожнага хрысьціяніна - дакрануцца да Бога, быць побач зь Ім. „Падай палец твой сюды і паглядзі рукі Мае; падай руку тваю і ўкладзі ў рэбры Мае; і ня будзь нявернікам, але вернікам”,

кажа Езус, явіўшы сябе перад Тамашам. Езус не вінаваціць яго і ня крываўдзіцца, Ён ведае, што Тамаш - глубокаадданны вернік і чалавек. І Тамаш, перапоўнены любові і веры, адказвае: „Пан мой і Бог мой” - гэта першая поўная фармулёўка вялікай сутнасці Езуса Хрыста. Для Тамаша ня цяжка верыць, яму неабходна сустрэцца з Хрыстом, дакрануцца да Яго. Тамаш не съпяшаецца прыняць чужую веру. Ён шукае сваю.

Святы апостол Тамаш, Блізьнюк - прыклад духоўнага самавызначэння, узыходжаньня з дапамогай Божай ад няверы да веры, ад ваганьня ў і слабасці - да подзвігу і споведзі.

Так і мы, сёньняшнія каталікі, павінны палымяна жадаць прысутнасці Господа і цвёрда верыць у нашу зь Ім сустрэчу. Каб прыклады сваю руку ў Ягоную рану...

Аляксандар ЦАРКОЎСКИ



PATER NOSTER

газета ствараецца хрысьціянскай моладзьдзю

Заснавальнік - кс. Леанард Акалатовіч; галоўны рэдактар - Алесь Карцель; выпускны рэдактар - Алена Арцёменка; макетоўшчык, карэктар - Алесь Карцель. Адрас: 247210, Гомельская вобл., г. Жлобін, вул. Юных піянэраў, 24. Тэл./факс: (02334) 2-94-84. GSM: (029) 630-87-79. e-mail: centrum.pn@gmail.com. Выдаецца зь ліпеня 2004 г. на беларускай мове (клясычны правапіс). Надрукавана на ксэраксе. Наклад: 299 асобнікаў.

штотысячныя бюлете́нны парады
свято́га Казіміра ў Жлобіне